

АДКРЫТА УСЁ... ДЫ МНЕ ТУДЫ НЕ ТРЭБА!

Даўно гэта было. Мой сыноч вучыўся ў Харкаве ў ваенным вучылішчы. І сам, і яго сябры-курсанты вельмі ж любілі мае салодкія піражкі. Дык я, бывала, напхну іх на ўсіх, наладу ў адмысловую пасудзіну — і на самалёт. Раніцай — туды, вечарам — назад. І хутка, і зручна, а ўжо колькі радасці!... Ну, увіце: сын, як віхор, улятэе ў палкой для сустрэч, абдымае мяне, падхоплівае на рукі, пачынае кружыць: «Мама, мама прыехала!»... І толькі пасля гэтага ўжо ставіць на падлогу — так бы мовіць, вяртае на зямлю — да размоў, да піражкоў. Хіба ж на такое забудзеся? Ды ніколі ў жыцці! Як, дарчыні, і адзін з пералётаў...

не далічыцца.

г. Гомель.

ПАШЛІ ДУРНОГА...

У тое лета ў маіх сяброў, сужэнкаў Валодзі з Марыняй, урадзілі трускалі. Прычым урадзілі так, што і самі яны ад'еліся, і пачаставалі ўсіх, і варэння наварылі, а ягады ўсё не канчаюцца. Ты ж амаль штодня ў райцэнтр на машыне гайсаеш, — казала Марыня мужу. — Грыханіў бы вядзерца... Глядзіш, і прадаўці. Валодзя, ну вядможа ж, не хачеў гэтым займацца: бараніць, як мог, але аднойчы жонка ўлучыла момант — паставіла ў машыну вядра з клубніцамі. Ну, што тут будзеш рабіць: уладзіўшы ўсё свае справы, пад'ехаў гаспадар да гарадскога рынку, выйшаў з гуразавіка, каля ног тое вядра паставіў. І сам стаіць — пазірае.

— Колькі просіш? — запытала ў яго нейкая кабетка. — Дзесяць, — адчаканіў Валодзька лічбу, названую жонкай. Нешта буркнуўшы сабе пад нос, кабетка папыльла далей. Што здзівіла, іншыя людзі рабілі акурят таксама: пыталіся кошт і праходзілі міма. А таму за паўгадзіны Валодзька збрывзела быць гандляром, і ён, пачуўшы чарговае «колькі?», не вытрымаў, сказаў сваё: — Дзесяць! А праз паўзу дадаў: — ...Разам з вядром! ...Дахаты ён вярнуўся, можна сказаць, шчасліва.

— Прадаў?! — весела папыталася жонка. — А як жа! — За колькі? — За дзесяць, як ты і казалася. — Вось добра... А вядра наша дзе? — Дык з вядром і прадаў.

— Авохці мне! Ну, ці ж не дурнаў? Ці ж ты не ведаў, што вядра — пустое — каштуе даражэй? — зашумела на Валодзьку гаспадыня. І не хутка сціхла: уліцэла мужыку! Але ж з таго часу ён нікому і нічога больш не прадаваў: жонка не прасіла. Анатоць 3., г. Мінск.

ЯКАЯ СПРАВА, ТАКАЯ І СЛАВА

Услад за гумарыстам Задорным я казала і буду казаць: жыццё на рацэ больш разнастайнае, больш адметнае. Рака вучыць... Ды хоць бы рыбу лавіць. А ўжо колькі прыгод тады!

Пра адну з іх раскажы наш вядомы «казачнік» Пётр: калі ён не брэзга, то і я не збрэша. Гадоў 50 таму рыба ў нас лавілася проста: папчас нерасту паганяе рыбагляд — і ўсёй бяды. А пасля таго лодак на вадзе, можна сказаць, безліч. Маладзейшыя мужыкі больш на «дэбшыванках» выплываюць, старэйшыя — на чайнах (іх і рабіць трэба з розумам, і плаваць — таксама, бо перакліцця, што раз плонучы).

Дык вось. Неяк каля Мурачоўкі (гэта рукаў Дняпра) спецыяльная служба папыльвала і работні ўсё, як належыць. Гэта значыць, заклала зарад, падаліла шнур. Пабег агеньчык і...

Бог, муціць, пачуў нашы малітвы: селі ў Гомелі! Як я сябе адчувала, вярнуўшыся дамоў, перадаць не бяруся!.. І гэта ж мы тады яшчэ не чулі ні пра якія авіякатастрофы. Калі б нешта падобнае ды, крый Божа, зараз? Сланберовых, баюся, маглі б

Як на тое ліха, у гэтыя ж імгненні... — човен з-за кустоў... Дзед Леўка ў ім... І нічагусяны ўжо не зробіш... Не спыніш, не адменіш... Рванула! і рванула так... Човен, казалі, падскочыў над вадой метры на два, сам стары — на чатыры, а кепка дзеджава — на ўсе шэсць! Дзед крутануўся нібы «ералан»: узлёт (рукі-ногі ў розныя бакі), потым — пераварот і пікай у ваду. Мужыкі, што былі на беразе, аслупянелі: усё, маўляў, канцы дзеду Леўку!.. «Ага, счас», як любіць казаць усё той жа Задорнаў. Дзед, нібы паплавок, вынырае (!) і хуценька грабе да берага. Мужыкі да яго — распытваюць, абмацаваюць... Дзед нікому нічога не кажа... І, падобна, не чуе — рвецца дамоў, ідзе — без старонняй падтрымкі...

Але ж рака тады апусцела: і тыдзень, і два няма на ёй дзеду Леўку. Мужыкі сталі пагаворваць, што зараз ён і да берага не падыдзе... Яшчэ раз тыя «ага» і «счас»... У хуткім часе пейзаж аднавіўся: выплыў стары на сярэдзіну рэчкі! Нешта з радасці жартавалі: «Во, дзед, табе страх было! Не хутка ачомаўся...» На што Леўка спакойна сказаў: «Міл чалавек, я ж такі дзве ваіны прайшоў, розныя кананды зведваў. Гэта ў параўнанні што? Ды проста пукаўка! А чаму так доўга не выплываў? Ды ну човен дзеўо».

Пасля гэтых слоў нашы мужыкі сталі паважаць дзеду Леўку яшчэ болей... Хоць ён, зрэшты, і так чалавекам паважным быў. У лойме Дняпра нават назва ёсць «Леўкаў борак».

Соф'я КУСЯНКОВА, г. Мінск. Па гарызанталі: 5. Народны арыст Беларусі, у 1963—1977 гг. саліст Дзяржаўнага тэатра оперы і балета. 6. Адна з першых пастановак на беларускай мове ў пачатку ХХ ст. у маёнтку Пятроўшчына пад Мінскам. 12. Мастацтва пастаноўкі танцаў і балетных спектакляў. 15. Прамова персанажа п'есы, скіраваная да самога сябе і адпаведна да публікі ў пачатку і ў канцы спектакля. 16. Жанр вакальна-інструментальнага твора А. Хадоскі «Песні Беларусі». 17. Опера Я. Цікоцкага, лібрэта да якой напісаў П. Броўка. 20. Папярэдні малянак тэатральных дэкарацый, касцюмаў. 21. Геранія камедыі А. Макаёнка «Лявоніха на арбіце», яркі сцэнічны вобраз якой стварыла народная артыстка Беларусі Г. Макарава. 22. Агульны выхад артыстаў на сцэну перад спектаклем ці ў яго фінале. 23. Тэлеопера Г. Вагнара. 24. Класік, чыё імя носіць адзін з нацыянальных драматычных тэатраў краіны. 25. Опера прыма Беларусі, у яе рэпертуары — вядучыя партыі ў многіх класічных аперах і мюзіклах. 31. Пазтэза, вяршавы твор якой «Сягонняшні і даўнейшы» ў 1917 годзе інсцэніравала Першае таварыства беларускай драмы і камедыі, створанае Фларыянам Ждановічам. 32. Старадаўні народны вандруны тэатр. 33. Крытыка-бібліяграфічны твор, у якім асветляецца творчая дзейнасць знакамітых акцёраў, ржысьёраў, тэатральных дзеячаў. 37. Драматычная актрыса і спевачка, працавала ў прыватных тэатрах М. Агінскага ў Слоніме і К. Радзівіла ў Нясвіжы. 39. Народны арыст Беларусі, дэбютваў у Польскім вандруным тэатры, з 1940 года — на беларускай сцэне, дзе стварыў галерэю яркіх драматычных вобразаў. 40. Час тэатральных гаспаляў.

В. Лучын, Рагачоўскі раён. Дзіця Падманваць не будзе

Вырашыла я неяк упрыгожыць нашу грубку-ляжанку, а заадно — для ўюнка розных звяроў намаляваць. Набрала фарбаў, пэндзляў, вадкі, і дзеяцца, прыступіла б ўжо да работы, але ж Сашу, думаю, нецкава будзе глядзець, як нехта малюе, яму ж і самому захочацца. А таму дастала я з шуфляды васковья крэйдачкі, дала дзіцяці: хай, думаю, далучаецца... Малы, бачу, з ахвотай. Удавіх, значыць, і шчыруе, ніхто нікому не замінае, абое стараёмся. Я дык не на жарт захапіўся...


А хлопчык (яму двух гадоў яшчэ не было), адчуваю, ужо надакучыла на адным месцы сядзець: пачынае круціцца, гомас падаваць. Гляджу я на яго і — спачатку — нічога не разумею. Саша не малое, але ж і крэйдачак у яго няма — ні ў руках, ні побач... — Я дзе яны падзеіся? — пытаюся ў маля. — У звіоцы, — адказвае той. — Як гэта — у звіоцы?! Ты іх што — зб'еў?

— Не, — лыпае вачыма дзіця. — Дык дзе ж яны? — У звіоцы. — Пакажы язычок. Слухаецца, паказвае: там нічога такога, усё чысцінькае. — Можка, ты іх за грубку закінуў? — пытаюся. — Можка... Узла казарэчка, з-за грубка выграбала усё, што толькі магла: крэйдачак там няма. Тады я зноў за сваё: «Сашанка, дзе?» І малы таксама ізноў: «У звіоцы».

Гора мні! Не дагледзла дзіця: трэба выклікаць «хуткую». Пачу, але ж пры гэтым цяпло яшчэ, што даўно не садзіла малага на гаршчок... Здымаю штонкі... Не паверыць: камень з душы, бо з іх, з тых самых штонкаў, высыпаюцца... крэйдачкі, якія прыхваваў мой мастак... Трэба разумець, да чарговых «эцюдаў»? Галіна ЦУМАРАВА, в. Стары Пруд, Чэрвеньскі раён. Рубрыку вядзе Валянціна ДОУНАР.

паказанай Дзяржаўным тэатрам музыкамедай Беларусі на маскоўскай сцэне ў 1946 годзе. 18. Народны арыст Беларусі, выканаўца ролі Несцеркі ў аднайменным спектаклі. 19. Драматург, які на матэрыяле легенды пра славетную князёўну Рагнеду стварыў п'есу «Палачанка». 26. Адзін з выразных сродкаў абалмаўкі вобразаў у камедыі. 27. Перапынак у гуначны музычнага твора. 28. Беларускі драматург і культурна-грамадскі дзеяча, на тэксце яго п'есы «На Купалле» А. Туранска стварыў оперу «Кветка шчасця». 29. Опера Ш. Гуно, прэм'ера якой на беларускай сцэне адбылася ў 1888 годзе ў Віцебскім музычна-драматычным таварыстве. 30. Знакаміты празаік, многія апавесці якога інсцэніраваны айначыннымі тэатрамі. 34. Вядучая партыя ў ансамблі. 35. Від сцэнічнага мастацтва, на Беларусі ўзнік ў сярэдзіне ХVІІІ ст. у прыгонных тэатрах Слуцка, Нясвіжа, Слоніма і іншых гарадоў. Па дугах: 1. Аднаактовы балет на музыку харэаграфічнай паэмы М. Равеля, застаўле-

ЯШЧЭ РАЗ ПРА ТЭАТР



Санаца, 38. Мазоў. 39. Баня, 13. Алесь, 1. Баняроў, 4. Галоўка, 36. 28. Чорт, 29. Фарт, 30. Бяда, 34. Прыма. 28. Чорт, 29. Фарт, 30. Бяда, 34. Прыма. 28. Чорт, 29. Фарт, 30. Бяда, 34. Прыма. 18. П'еска, 19. Меліца, 20. Меліца, 21. Меліца, 22. Меліца, 23. Меліца, 24. Меліца, 25. Меліца, 26. Меліца, 27. Меліца, 28. Меліца, 29. Меліца, 30. Меліца, 31. Меліца, 32. Меліца, 33. Меліца, 34. Меліца, 35. Меліца, 36. Меліца, 37. Меліца, 38. Меліца, 39. Меліца, 40. Меліца, 41. Меліца, 42. Меліца, 43. Меліца, 44. Меліца, 45. Меліца, 46. Меліца, 47. Меліца, 48. Меліца, 49. Меліца, 50. Меліца, 51. Меліца, 52. Меліца, 53. Меліца, 54. Меліца, 55. Меліца, 56. Меліца, 57. Меліца, 58. Меліца, 59. Меліца, 60. Меліца, 61. Меліца, 62. Меліца, 63. Меліца, 64. Меліца, 65. Меліца, 66. Меліца, 67. Меліца, 68. Меліца, 69. Меліца, 70. Меліца, 71. Меліца, 72. Меліца, 73. Меліца, 74. Меліца, 75. Меліца, 76. Меліца, 77. Меліца, 78. Меліца, 79. Меліца, 80. Меліца, 81. Меліца, 82. Меліца, 83. Меліца, 84. Меліца, 85. Меліца, 86. Меліца, 87. Меліца, 88. Меліца, 89. Меліца, 90. Меліца, 91. Меліца, 92. Меліца, 93. Меліца, 94. Меліца, 95. Меліца, 96. Меліца, 97. Меліца, 98. Меліца, 99. Меліца, 100. Меліца, 101. Меліца, 102. Меліца, 103. Меліца, 104. Меліца, 105. Меліца, 106. Меліца, 107. Меліца, 108. Меліца, 109. Меліца, 110. Меліца, 111. Меліца, 112. Меліца, 113. Меліца, 114. Меліца, 115. Меліца, 116. Меліца, 117. Меліца, 118. Меліца, 119. Меліца, 120. Меліца, 121. Меліца, 122. Меліца, 123. Меліца, 124. Меліца, 125. Меліца, 126. Меліца, 127. Меліца, 128. Меліца, 129. Меліца, 130. Меліца, 131. Меліца, 132. Меліца, 133. Меліца, 134. Меліца, 135. Меліца, 136. Меліца, 137. Меліца, 138. Меліца, 139. Меліца, 140. Меліца, 141. Меліца, 142. Меліца, 143. Меліца, 144. Меліца, 145. Меліца, 146. Меліца, 147. Меліца, 148. Меліца, 149. Меліца, 150. Меліца, 151. Меліца, 152. Меліца, 153. Меліца, 154. Меліца, 155. Меліца, 156. Меліца, 157. Меліца, 158. Меліца, 159. Меліца, 160. Меліца, 161. Меліца, 162. Меліца, 163. Меліца, 164. Меліца, 165. Меліца, 166. Меліца, 167. Меліца, 168. Меліца, 169. Меліца, 170. Меліца, 171. Меліца, 172. Меліца, 173. Меліца, 174. Меліца, 175. Меліца, 176. Меліца, 177. Меліца, 178. Меліца, 179. Меліца, 180. Меліца, 181. Меліца, 182. Меліца, 183. Меліца, 184. Меліца, 185. Меліца, 186. Меліца, 187. Меліца, 188. Меліца, 189. Меліца, 190. Меліца, 191. Меліца, 192. Меліца, 193. Меліца, 194. Меліца, 195. Меліца, 196. Меліца, 197. Меліца, 198. Меліца, 199. Меліца, 200. Меліца, 201. Меліца, 202. Меліца, 203. Меліца, 204. Меліца, 205. Меліца, 206. Меліца, 207. Меліца, 208. Меліца, 209. Меліца, 210. Меліца, 211. Меліца, 212. Меліца, 213. Меліца, 214. Меліца, 215. Меліца, 216. Меліца, 217. Меліца, 218. Меліца, 219. Меліца, 220. Меліца, 221. Меліца, 222. Меліца, 223. Меліца, 224. Меліца, 225. Меліца, 226. Меліца, 227. Меліца, 228. Меліца, 229. Меліца, 230. Меліца, 231. Меліца, 232. Меліца, 233. Меліца, 234. Меліца, 235. Меліца, 236. Меліца, 237. Меліца, 238. Меліца, 239. Меліца, 240. Меліца, 241. Меліца, 242. Меліца, 243. Меліца, 244. Меліца, 245. Меліца, 246. Меліца, 247. Меліца, 248. Меліца, 249. Меліца, 250. Меліца, 251. Меліца, 252. Меліца, 253. Меліца, 254. Меліца, 255. Меліца, 256. Меліца, 257. Меліца, 258. Меліца, 259. Меліца, 260. Меліца, 261. Меліца, 262. Меліца, 263. Меліца, 264. Меліца, 265. Меліца, 266. Меліца, 267. Меліца, 268. Меліца, 269. Меліца, 270. Меліца, 271. Меліца, 272. Меліца, 273. Меліца, 274. Меліца, 275. Меліца, 276. Меліца, 277. Меліца, 278. Меліца, 279. Меліца, 280. Меліца, 281. Меліца, 282. Меліца, 283. Меліца, 284. Меліца, 285. Меліца, 286. Меліца, 287. Меліца, 288. Меліца, 289. Меліца, 290. Меліца, 291. Меліца, 292. Меліца, 293. Меліца, 294. Меліца, 295. Меліца, 296. Меліца, 297. Меліца, 298. Меліца, 299. Меліца, 300. Меліца, 301. Меліца, 302. Меліца, 303. Меліца, 304. Меліца, 305. Меліца, 306. Меліца, 307. Меліца, 308. Меліца, 309. Меліца, 310. Меліца, 311. Меліца, 312. Меліца, 313. Меліца, 314. Меліца, 315. Меліца, 316. Меліца, 317. Меліца, 318. Меліца, 319. Меліца, 320. Меліца, 321. Меліца, 322. Меліца, 323. Меліца, 324. Меліца, 325. Меліца, 326. Меліца, 327. Меліца, 328. Меліца, 329. Меліца, 330. Меліца, 331. Меліца, 332. Меліца, 333. Меліца, 334. Меліца, 335. Меліца, 336. Меліца, 337. Меліца, 338. Меліца, 339. Меліца, 340. Меліца, 341. Меліца, 342. Меліца, 343. Меліца, 344. Меліца, 345. Меліца, 346. Меліца, 347. Меліца, 348. Меліца, 349. Меліца, 350. Меліца, 351. Меліца, 352. Меліца, 353. Меліца, 354. Меліца, 355. Меліца, 356. Меліца, 357. Меліца, 358. Меліца, 359. Меліца, 360. Меліца, 361. Меліца, 362. Меліца, 363. Меліца, 364. Меліца, 365. Меліца, 366. Меліца, 367. Меліца, 368. Меліца, 369. Меліца, 370. Меліца, 371. Меліца, 372. Меліца, 373. Меліца, 374. Меліца, 375. Меліца, 376. Меліца, 377. Меліца, 378. Меліца, 379. Меліца, 380. Меліца, 381. Меліца, 382. Меліца, 383. Меліца, 384. Меліца, 385. Меліца, 386. Меліца, 387. Меліца, 388. Меліца, 389. Меліца, 390. Меліца, 391. Меліца, 392. Меліца, 393. Меліца, 394. Меліца, 395. Меліца, 396. Меліца, 397. Меліца, 398. Меліца, 399. Меліца, 400. Меліца, 401. Меліца, 402. Меліца, 403. Меліца, 404. Меліца, 405. Меліца, 406. Меліца, 407. Меліца, 408. Меліца, 409. Меліца, 410. Меліца, 411. Меліца, 412. Меліца, 413. Меліца, 414. Меліца, 415. Меліца, 416. Меліца, 417. Меліца, 418. Меліца, 419. Меліца, 420. Меліца, 421. Меліца, 422. Меліца, 423. Меліца, 424. Меліца, 425. Меліца, 426. Меліца, 427. Меліца, 428. Меліца, 429. Меліца, 430. Меліца, 431. Меліца, 432. Меліца, 433. Меліца, 434. Меліца, 435. Меліца, 436. Меліца, 437. Меліца, 438. Меліца, 439. Меліца, 440. Меліца, 441. Меліца, 442. Меліца, 443. Меліца, 444. Меліца, 445. Меліца, 446. Меліца, 447. Меліца, 448. Меліца, 449. Меліца, 450. Меліца, 451. Меліца, 452. Меліца, 453. Меліца, 454. Меліца, 455. Меліца, 456. Меліца, 457. Меліца, 458. Меліца, 459. Меліца, 460. Меліца, 461. Меліца, 462. Меліца, 463. Меліца, 464. Меліца, 465. Меліца, 466. Меліца, 467. Меліца, 468. Меліца, 469. Меліца, 470. Меліца, 471. Меліца, 472. Меліца, 473. Меліца, 474. Меліца, 475. Меліца, 476. Меліца, 477. Меліца, 478. Меліца, 479. Меліца, 480. Меліца, 481. Меліца, 482. Меліца, 483. Меліца, 484. Меліца, 485. Меліца, 486. Меліца, 487. Меліца, 488. Меліца, 489. Меліца, 490. Меліца, 491. Меліца, 492. Меліца, 493. Меліца, 494. Меліца, 495. Меліца, 496. Меліца, 497. Меліца, 498. Меліца, 499. Меліца, 500. Меліца, 501. Меліца, 502. Меліца, 503. Меліца, 504. Меліца, 505. Меліца, 506. Меліца, 507. Меліца, 508. Меліца, 509. Меліца, 510. Меліца, 511. Меліца, 512. Меліца, 513. Меліца, 514. Меліца, 515. Меліца, 516. Меліца, 517. Меліца, 518. Меліца, 519. Меліца, 520. Меліца, 521. Меліца, 522. Меліца, 523. Меліца, 524. Меліца, 525. Меліца, 526. Меліца, 527. Меліца, 528. Меліца, 529. Меліца, 530. Меліца, 531. Меліца, 532. Меліца, 533. Меліца, 534. Меліца, 535. Меліца, 536. Меліца, 537. Меліца, 538. Меліца, 539. Меліца, 540. Меліца, 541. Меліца, 542. Меліца, 543. Меліца, 544. Меліца, 545. Меліца, 546. Меліца, 547. Меліца, 548. Меліца, 549. Меліца, 550. Меліца, 551. Меліца, 552. Меліца, 553. Меліца, 554. Меліца, 555. Меліца, 556. Меліца, 557. Меліца, 558. Меліца, 559. Меліца, 560. Меліца, 561. Меліца, 562. Меліца, 563. Меліца, 564. Меліца, 565. Меліца, 566. Меліца, 567. Меліца, 568. Меліца, 569. Меліца, 570. Меліца, 571. Меліца, 572. Меліца, 573. Меліца, 574. Меліца, 575. Меліца, 576. Меліца, 577. Меліца, 578. Меліца, 579. Меліца, 580. Меліца, 581. Меліца, 582. Меліца, 583. Меліца, 584. Меліца, 585. Меліца, 586. Меліца, 587. Меліца, 588. Меліца, 589. Меліца, 590. Меліца, 591. Меліца, 592. Меліца, 593. Меліца, 594. Меліца, 595. Меліца, 596. Меліца, 597. Меліца, 598. Меліца, 599. Меліца, 600. Меліца, 601. Меліца, 602. Меліца, 603. Меліца, 604. Меліца, 605. Меліца, 606. Меліца, 607. Меліца, 608. Меліца, 609. Меліца, 610. Меліца, 611. Меліца, 612. Меліца, 613. Меліца, 614. Меліца, 615. Меліца, 616. Меліца, 617. Меліца, 618. Меліца, 619. Меліца, 620. Меліца, 621. Меліца, 622. Меліца, 623. Меліца, 624. Меліца, 625. Меліца, 626. Меліца, 627. Меліца, 628. Меліца, 629. Меліца, 630. Меліца, 631. Меліца, 632. Меліца, 633. Меліца, 634. Меліца, 635. Меліца, 636. Меліца, 637. Меліца, 638. Меліца, 639. Меліца, 640. Меліца, 641. Меліца, 642. Меліца, 643. Меліца, 644. Меліца, 645. Меліца, 646. Меліца, 647. Меліца, 648. Меліца, 649. Меліца, 650. Меліца, 651. Меліца, 652. Меліца, 653. Меліца, 654. Меліца, 655. Меліца, 656. Меліца, 657. Меліца, 658. Меліца, 659. Меліца, 660. Меліца, 661. Меліца, 662. Меліца, 663. Меліца, 664. Меліца, 665. Меліца, 666. Меліца, 667. Меліца, 668. Меліца, 669. Меліца, 670. Меліца, 671. Меліца, 672. Меліца, 673. Меліца, 674. Меліца, 675. Меліца, 676. Меліца, 677. Меліца, 678. Меліца, 679. Меліца, 680. Меліца, 681. Меліца, 682. Меліца, 683. Меліца, 684. Меліца, 685. Меліца, 686. Меліца, 687. Меліца, 688. Меліца, 689. Меліца, 690. Меліца, 691. Меліца, 692. Меліца, 693. Меліца, 694. Меліца, 695. Меліца, 696. Меліца, 697. Меліца, 698. Меліца, 699. Меліца, 700. Меліца, 701. Меліца, 702. Меліца, 703. Меліца, 704. Меліца, 705. Меліца, 706. Меліца, 707. Меліца, 708. Меліца, 709. Меліца, 710. Меліца, 711. Меліца, 712. Меліца, 713. Меліца, 714. Меліца, 715. Меліца, 716. Меліца, 717. Меліца, 718. Меліца, 719. Меліца, 720. Меліца, 721. Меліца, 722. Меліца, 723. Меліца, 724. Меліца, 725. Меліца, 726. Меліца, 727. Меліца, 728. Меліца, 729. Меліца, 730. Меліца, 731. Меліца, 732. Меліца, 733. Меліца, 734. Меліца, 735. Меліца, 736. Меліца, 737. Меліца, 738. Меліца, 739. Меліца,